

У тчюдах белага арла

(8, VIII, 1919 г.—, VII, 1920).

Многа цяжкіх бед перажыла Беларусь, многа крыві пралілося на яе палёх, многа енку і стогну яе працоўнага люду чуліясы, балоты і шляхі Беларусі. Але рэдка калі прыходзілася ей перажываць тое, што прынясла апошная польская акупацыя.

Мерным крокам адходзіла з Беларусі Чырвоная Армія. Воласць за воласцю, павет за паветам захопліваліся белапольскімі легіонамі. 8-га жніўня ў руках генэрала Шептыцкага апынулася сталіца Беларусі—Менск. Праз некалькі дзён легіоны дасунуліся да Бярэхадзілася пад гвалтам—расійскім, нямецкім, ўрэшце, бальшавіцкім. „Гэткая бязупынная няволя, добра вядомая і мне самому, як раздіушамуся на гэтай нешчасльвай зямліцы, павінна быць ўрэшці спынена“. Польскае войска, прышоўшае на Беларусь, нясе ўсім вам свабоду. Хачу Вам даць магчымасць развязаць ўнутранія нацыянальныя і рэлігійныя справы так, як самі захочаце, без якога-небудзь гвалту або націску з боку Польшчы“. На Беларусі яшчэ грымяць гарматы, але ўлада з ваенных рук перададзена у цывільны загад, у каторы будуць запрошаны мясцовыя людзі. Мэты ураду такіе: 1) Даць магчымасць і тут павінны быць успыніцца, астаноўляныя Чырвонай арміяй.



Пачалося панаванье над Беларусью кіпцялу „белага арла“ Беларусь папала пад бацькаўскую апеку гана Пілсудзкага. Яшча 22 красавіка, захапіўшы Вільню, ён выдае вельмі цікавую адозву да насялення, быўшую Вял. Княжства Літоўскага. Гэтая адозва ў вялікім ліку зъявілася і на вуліцах Менску праз некалькі гадзін пасля захвату горада акупантамі. Ось зъместяе: Беларусь шмат гадоў на ведаес свабоды; яна увесь час на-

заць ўнутранія нацыянальныя і рэлігійныя справы так, як самі захочаце, без якога-небудзь гвалту або націску з боку Польшчы“. На Беларусі яшчэ грымяць гарматы, але ўлада з ваенних рук перададзена у цывільны загад, у каторы будуць запрошаны мясцовыя людзі. Мэты ураду такіе: 1) Даць магчымасць

масьць жыхарам пагутарыць аб сваіх патрэбах праз абранных імі прадстаўнікоў. 2) „Памагчы, каму трэба, жыўнасцю, памагчы у працы вытворчай абяспечыць лад і супакой. 3) Апекавацца над усімі бяз розніцы веры і нацыянальнасці“. Канчаецца адозва прызываю звертаеца да пастаўляных уладаў „адкрыта і шчыра у кожнай патрэбе і ў справах, каторыя ляжаць Вам на сэрцы і цікавяць Вас“.

Адозва напісана у сантымэнтальна-рамантычным стылю многаглаголівага Керенскага. Тут і „забытая богам старонка“, і „нешчасцілівая зямелька“, тут і „сэрца“, і „шчырасць“. Але цікава тое, што тут ёсьць і „жыўнасць“. Калі ня зробіш уплыву на сэрца, то рабі яго на жывот. У адозве гаворыцца толькі аб „унутраніх“ справах, і нічога не сказана аб агульнай незалежнасці. Само сабою зразумела, што аб соцыяльным пытанню ні слова, бо развязываецца сацыяльныя пытанні—гэта справа большавікоў, каторых так ня любіць пан Пілсудзкі; апроч таго, калі паставіць у аўвестку соцыяльныя справы, тады ня можна было бы Пілсудзкаму гаварыць аб прызывае да ўлады „мясцовых людзей, сыноў гэтае зямлі“, каторых большавікі пагналі з іх беларускіх маёнткаў. Гэтые „мясцовые людзі“ потым у самой справе былі пакліканы да ўлады і беларускае сялянства добра памятае іх.

У канцы жніўня выдаецца абавяшчэнне № 16, каторае таксама думае аб гэтых „мясцовых людзях“. Там ясна, чорным па беламу, напісана так: „Усякая прыватная ўласнасць, ці будзе яна награбленай, ці мо‘ прыпадкова знаходзячайся у незаконных ўласціцеляў, павінна быць безадкладна зъвернута. Ўласціцелі зямельнай маётнасці, альбо іх правамоцные намеснікі змушаюцца да 10 верасьня прыняць у свае ўладанне зямельную маётнасць“. Зразумела, што паны земляўласнікі, „сыны гэтае зямлі“, пасьпяшылі выканаць прадпісанье і пачалі забіраць свае маёнткі ад пасынкоў Беларусі, каторые дзе-не дзе ў часы большавіцкай ўлады захапілі панску зямлю.

Каб эдаволіць нацыянальнае пытаняне, хутка пасьля захвату Менска (20 жніўня 1919 г.) выдаецца загад № 8 аб карыстаньні беларускаю моваю. Загад абвяшчае: „Ст. I. На абшарах, занятых польскімі войскамі урадавай мовай лічыцца мова польская. Урадавыя загады будуць выдавацца у польскай мове побач с перакладам іх на мову беларускую. Першае месца займае аснова польской мовы. Ст. II. У сваіх зносінах з уладай насялніне можа ужываць, побач з польскай, і мову беларускую“.

Гэты загад аб мове таксама вельмі двухсмысловы. Так і ня ясна, што такое з формальна-юрыдычнага боку беларуская мова. Мова польская—урадавая. А беларуская? У ваўсякім разе не урадавая. Тым ня менш яе можна ужываць. Правда, гэтае ужываньне, па загаду, не забязпечана абыязковасцю са стараны ураду „разумець“ гэтую мову.

Пры ўступе ў Менск Пілсудзкі выдаў яшчэ адну адозву да беларускага насялення. У адозве вызначалася доўгае су жыцьцё беларускага народу з польскім народам. Гэтае сужыцьцё памалёвана ружоваю фарбаю. Адозва вызначае, што польскія войскі, заняўшыя Менск і прагнаўшыя бальшавікоў, адчынілі эноў для Беларусі магчымасць далейшага шчасльвага сужыцьця двух братніх народаў. Пілсудзкі заяўляе, што ён „хацеў-бы бачыць гэты край вольным паміж вольнымі народамі; што датычыць да ўзаемаадносін з Польшчаю, то Беларусь будзе гаварыць з ею, „як роўны з роўным і вольны з вольным“.

Сярод беларускіх незалежнікаў прыход Пілсудзкага, быўшага пэпэса, падняў надзеі. Яны паверылі яго адозвам і ня бачылі ўсей няяснасці і адмоўных бакоў гэтых адозваў. Паміж раднымі Рады Беларускай народнай рэспублікі пачынаецца жывая перапіска. Сутнасць гэтай перапісі сводзіцца да таго, каб радныя хутчэй зъбіраліся у Менск і адразу прыступалі да будавання Беларусі. Радныя зъбіраюцца, але вельмі паволі.

У беларускай тагочаснай прэсе („Звон“, „Беларусь“) так сама на кожным кроку мы спатыкаемся з гэтай верай у Пілсудзкага і дэмакратыю польскага народу. „Мы з'яўртаемся да польскай дэмакратыі з гэткімі словамі: калісь за часоў быўшага Бял. Княжства Беларуска-Літоўскага нашы продкі памаглі Вашым продкам збавіцца ад нямецкай крыжацкай навалы; калісь супольна мы бараніліся ад наших ворагаў і былі дужые і культурные, але калі Польшча перастала паважаць нашы дзяржаўные і культурна-нацыянальные патрэбы, то гэта прывяло да згубы і доўгалетняга полану і нас і вас“ (Звон, 25, VIII, 1919, № 1.). Польшча павінна дапамагчы Беларусі. Яна павінна пасунуць свае войскі яшчэ на ўсход, каб адваяваць ад бальшавікоў Ўсходнюю Беларусь і такім способам аб'яднаць усю Беларусь. Беларусь мае права спадзявацца, што Польшча не забыла свайго даўнейшага саюзніка і кампана. Стары друг — лепш новых двух. Няўжо-ж дзеля таго, што Беларусь так заняпала і абяднела і не без гістарычнай віны з боку Польшчы, дык яна не мае права на братэрскую помаш ад свайго вінавайцы ў гэты рашучы і атпаведны момант? Не, разам мы занепалі, разам нам трэба і вясьці сваё адбудаванье! Трэба рабіць да канца“! (Звон, 27, VIII, 1919, № 2).

На 18-е верасьня назначан прыезд у Менск Пілсудзкага. Захапленыне белых беларускіх „дзеячоў“ ваходзіць да апагея. 17-га верасьня у газэце „Звон“ вялікім літарамі на друкованы такія слова: „Гэтымі днямі прыежджает да Менску Начальнік Польскай Дзяржавы, Язэп Пілсудзкі. Гэта, дзякуючы яму наш змучаны, абыздолены край збаўляецца ад крывавага панавання маскоўцаў. Гэта ён з'яўртаўся да насялення Беларусі з адозваю, у каторай абвяшчаў, што нясе нам волю і збаўленье

ад векавой крыўды і няволі". Далей ідзе вынятак з віленскай адсэвы гэтага збавіцеля Беларусі, „Прывет табе, Начальніку Польскай дзяржавы на тваей роднай зямельцы Беларусі".

На другі дзень у Менск прыехаў Пілсудзкі. Урачыстае спатканье яго было назначана у Шляхэтнай салі (гдзе цяпер клуб К. Маркса). Тут сабраліся съліўкі польскай буржуазіі і чынавенства. Былі прысутнымі прадстаўнікі і рэлігій Беларусі — каталіцкій біскуп Лазінскі, праваслаўны епіскап Мелхісэдэк, мусульмансы мула і еўрэйскі рабін. Прыцягнулі з Заслаўшчыны і селянаў-кулачкоў. Сярод гэтай прыемнай кампаніі былі прадстаўнікі Беларускага Нацыянальнага Камітэту, каторы злажыўся ў Менску да сходу Рады. Старшыня Нац. Камітэту выступіў з прывітаньнем „Пану Начальніку Дзяржавы Польскай" Зъмест яго такі: Ужо шосты тыдзень, як мы жывём спакойным жыцьцём. Развеяўся чырвоны туман, развеялася відмо галоднай съмерці. Гэты цуд ёсьць дзелам герайчнага польскага войска, каторага Вы ёсьць начальнікам. Вітаю Вас ад імяні нашых беларускіх дэлегацыяў, прадстаўляючых тутака беларускае насяленне, выслаўляю гарачую падзяку за звалненне Менску і Меншчыны ад новага цяжкага нападу маскоўскага імпэрыялізму, каторы на гэты раз прыбраўся ў большавіцкую вopратку". Але „плачуць яшчэ маткі у Віцебску, стогнуць людзі ў Магілеве, маўчыць, бо забаронен, хаўтурны голас аб'імшэлых эваніцаў Смаленску". Мы ім нічым памагчы ня можам, аднак-жа мы пэўны, што страшная мара развеецца і над імі. „Мы верым і спадзяёмся, што разам з вольнымі Менскам, Вільняй і сівым Гораднам вольнымі і шчаслівымі будуць у вольнай і незалежнай Беларускай Рэспубліцы нашие адвечные астрогі на рубяжох Масквы—Віцебск і Магілеў і стары Смаленск. Гэтага мы спадзяёмся у гэта мы верым, а гэтымі верай і надзеяй абдараваў нас братні народ, каторага слайна-му Прадстаўніку гатовы мы сказаць на Меншчыне ня толькі нашае сягоньняшнє „дэякуй", але і заўсёды: „эдароў будэзь, прыходэз да нас наш госьцю мілы, суседэз дарагі".

Далей гэтага захаплення няма куды ісці. Тут і „чырвоны туман", тут і „відмо галоднай съмерці". Відна і беларускіх дзеячаў зьбіла з толку тая „жыўнасьць", аб якой пісаў Пілсудзкі ў сваей адозве. Даваць коммэнтары да вышэйпданага прывітання няма сэнсу. Праз некалькі тыдняў нават для саміх незалежнікаў стала ясна, што яны абмыліліся ў сваім захапленні.

Адначасна з гэтымі падзеямі Старшыня Польскага Савету міністраў Падэрэўскі вызывае з Парыжу А. Луцкевіча, старшыню Рады міністраў Р. Б. Н. Р. для размовы аб беларуска-польскіх адносінах. Размова іх была кароткая. Незалежнасьць Луцкевіча не спадабалася Падэрэўску. Луцкевіч быў інтэрнован, а кіраўніцтва ўсходніх земляў абвясціла Раду Б. Н. Р. распушчанай. Толькі праз месяц Луцкевічу удалося

пры судзейнасьці Пэпесаў дабіцца ў Падэрэўскага абяцанкі на созыў Рады.

Між тым у Менск ўжо сабралася значная частка радных. Польская захватная політыка ўжо ясна стала відна радавай большасьці. Сярод дэпутатаў вызначыўся рэакі падзел на дэльве часткі. Эсэры і фэдэралісты былі проці якога-бы то ні было згодніцтва з польскай ўладай. Група Нацыянальнага Камітэту, на чале каторай стаялі беларускія эсдэкі, выказывалася за згоду з акупантамі. Пры такім настрою Рада сабралася 12 сінежня 1919 году. Адразу ж выявілася, што обедзьве групіроўкі разам працуваць ня могуць. Радныя разышліся ўжо на такім драбязговым пытаньні як пацылка прывітальнай тэлеграмы Пілсудзкаму.

13-га сінежня рэволюцыйным шляхам сабраліся 50 радных (з 87-мі) эсэры і сац-фэдэралісты, і ухвалі рад пастановаў—яны абвясцілі сабе запраўднай Радай, выключыўшы з Рады меньшасьць; прынялі рэзалюцыю аб падцвярджэнні акта незалежнасьці Беларусі; выняслі пратэст проці акупантаў і абраўші прэзідыум Рады. Ластоўскаму (с. р.) дапаручылі сфармаванье новага габінэту. Меньшасьць Рады (37 радных) абвясцілі сябе Найвышэйшай Радай і аставілі стары габінэт Луцкевіча. Такім спосабам утварыўся раскол старой Рады на дэльве Рады з двумя габінэтамі. Актыўная частка антыпольскай Рады хутка адбыла ў Літву, где і сядзіць да нашага часу. Найвышэйшая Рада асталася ў Менску і валачыла сумнае жыцьцё. Ей удалося утрымаць толькі дэльве установы: Беларускую вайсковую Камісію і Школьную Раду.

8-га жніўня 1919 г. польская армія як мы казалі уваходзіла ў Менск і лавінаю расшыралася па гарашешнай Беларусі. Армія, што і гаварыць, па надворнаму свайму выглядзе была вельмі бліскучая. Добрые коні, зброя і вopратка; вялікі лік артылерыі і танкаў. Жаўнеры елі белы хлеб і сала. За арміяй цягнуліся абозы на фурманках з запаснымі коламі і тармазамі. Вельмі часта ў абозах і артылерыі магчыма было бачыць асобую пароду цяжолавозаў з доўгімі вухамі. Фурманкі былі пабіты ўсякай жыўнасьцю.

Буржуазія і шляхцюкі спаткалі армію з захапленнем. Часта магчыма было відзець, як паны і пані, адзетыя ў шырокія вopраткі, кідалі ў жаўнераў кветкамі і выходзілі з хлебам—сольлю. На галовах у паняў і паненак былі павязаны „амарантовыя“ хусткі, ў паноў „амарантовыя“ ружэткі у пятлічках. Зусім ня такі настрой быў у пралетарскіх колах і ў колах гарадзкой і вясковай бедноты. Прышла армія на абарону фабрыкантаў, паноў, ксяндзоў і г. д. І чым больш яна была бліскучая, тым цямней было ў сэрцы бедноты. У галовах будзіліся думкі, звязаныя са страхам і адчаяньнем. Чаму ў нас, у бедноты, няма столькі багацьця, як у панства, каб так добра утрымаць нашу збавіцельку чырвоную армію? Здавала-

ся, што ніколі ня хопіць сілаў у пролетарыята і сялянства. Каб прагнаць гэтае бліскуче бела-польскае войска.

Адразу пасьля уходу арміі па гарадох, мястэчках і вёсках Беларусі пачаліся пагромы. Шукалі камуністаў, еўреяў, сялянаў, каторые спачувалі саветам. Даволі было каму нібудзь з паноў ці падпанкоў паказаць на чалавека пальцам, што гэта бальшавік, як гэты чалавек ставіўся „да съценкі“. Шмат загінула народу, зусім непавіннага ў бальшавізме. Дасталося кааперацыйным і еўрейскім крамам, каторыя таксама чамусь лічыліся бальшавіцкімі і аддаваліся на разгром. Па гарадох і мястэчках найбольш цярпелі еўрейскі пралетарыят і бедната, па вёсках—батракі савецкіх маёнткаў і сялянская бедната.

Вярнуліся фабрыканты і паны. І тые, і другіе пачалі шукаць і забіраць сваю маєтнасць і зямлю аднятую ў іх бальшавікамі. Пайшлі даносы, обыскі. Запоўніліся турмы гарадэкою і вясковаю беднотою, У турмах для лепшага сазнання намечаных праступнікаў былі пушчаны ў ход жастокія пыткі. Па вёсках раз'ехаліся канаркі—жандармы, утварылі вясковыя пастэрunkі і разам з вярнуўшымся панствам вышуківалі тых, хто быў проці пана. Загулялі па мужыцкіх карках, шомпал і бізун. Толькі і чулася па Беларусі „dwadzieścia pięć“. Паны паатрымывалі вышэйшыя пасады як у цэнтру, так і на мясцох. У паветах яны сядзелі як старасты, у валосьцёх—гмінах, як войты. Моц эканамічнае злучылася з уладай політычнай. Рабочыя па гарадах і сялянства па вёсках былі зусім без абароны.

Паўсяды насаджаўся зьвярыны каталіцка-польскі шавінізм. Католік і паляк сталі сінонімамі. Аднекуль зъявілася цэльная хмара ксяндзоў. Трымалі яны сябе з вялікаю пагардаю і сазнаньнем сваей „бажэственна-польскай“ вартасьці. Беларусы каталікі былі запісаны ў палякі. Назва „беларус“ была для акупантаў пугалам, ня гледзячы на авечы настрой беларускіх „дзеячоў“. Паны бралі пачуцьцём, што беларускі рух, як рух запрыгоненага імі сялянства, ёсьць рух у корані не нацыянальны толькі, але і сацыяльны. Па гарадох узяліся пры дапамозе рэлігіі і нацыі разлажыць рабоча-прафэсіянальны рух. Зъявіліся каталіцка-польскія і іудэйска-еўрейскія рабочыя саюзы. Католіцкім саюзам даваліся ўсялякія прывілеі. Нават кааперацыю разьбівалі па рэлігійна-нацыянальным прыкметам. Пайшла палёнізацыя школы. Патрымываліся ўсякімі незаконнымі сродкамі каталіцка-польская школы. Школы рускія чыноўнічага і „истрнно-рускага“ патрошку лічыліся, як магчымыя і цярпімыя. Асабліва даставалася беларускім школам. Не выратаваліся і еўрейскія хэдэры, хоць яны і былі клерыкальнымі школамі еўрейскіх сінагогальных абшчынаў. Паўсяду раскінуліся аддзелы „Стражы Крэсовай“ і „Камітэту Абароны Крэсаў“. Гэтыя клерыкальна-культурныя арганізацыі шырока разьвінулі эканамічную працу, стараючыся перацягнуць у каталіцка-польскі бок незаможныя групіроўкі белару-

скага жыхарства той „жыўнасьцю“, аб якой пісаў Пілсудзкі ў сваёй адоўзе. Апроч таго, разам з „канаркамі“ яны несьлі на сабе палітычную абарону крэсаў, займаючыся сыскам і даносамі. Асабліва развінулася праца гэтых крэсавых арганізацыяў, калі быў абвешчан „плебісцит“ на Беларусі. Добра памятны ўсім крэсавыя з'езды найчасцей сялянаў аб прылучэньні да Польшчы. Сялянаў заманівалі у горад, „жыўнасьцю“, часам цягнулі пагрозамі, а то і сілаю, тут іх да з'езду запіралі і выпускалі толькі ў салю пасяджэнняў. Сяляне, даведаўшыся, у чым справа, уцякалі, як з турмы. Часам вынікала і апазыцыя, ня гледзячы на тое, што падбіралі самых забітых, пакорных і несьвядомых сялянаў.

У адказ на такія акупацыйныя злачынствы • пачынаецца на Беларусі падзёмы рух, каторы ў гарадох носіць амаль што выключна політыка-соцыяльны кірунак, а на вёсцы яшчэ і нацыянальна-беларускі кірунак. Найраней пачаўся рух сярод маладых рабочых. Профсаюзы, у каторых да гэтуль меў вялікую сілу бунд і поалей-шён, ня хочуць і ня могуць ісьці за гэтымі згодніцкімі партыямі. Шырока развіваецца тут комуністычная праца. Бунд павінен акрасіцца ў комуністычную фарбу. Падпольная організацыя Компартыі Літвы і Беларусі з кожным днём мае ўсё больш і больш староньнікаў. Вельмі хутка ад агітацыі і пропаганды партыя пераходзіць да падгатоўкі паўстаньня. Здабываецца зброя, організуецца разведка і невялічкая атрады.

Заварушылася і вясковая бедната. Дагэтуль яна мела слабую сувязь з комуністычным рухам. Сялянства на Беларусі было пераканана, што бальшавікоў на Беларусі няма, што яны жывуць у Маскве, а сюды толькі прыезжаюць, каб эмагацца з панамі. Аккупацыі імпэрыялістаў, праганяўшыя Вялікі Кастрычнік з Беларусі падтрымывалі гэты вясковы міф аб бальшавікох. Політыка-соцыяльны і нацыянальны ўціск над вёскаю пра будзілі вясковую моладэй. І сюды прыйшла Компартия і Комсамол. Паралельна з імі вырастает „Беларуская падпольная організацыя“. Яна вырастает на каранёх беларускай вёскі. Складаецца яна большасцю з сялянаў і вясковых настаўнікоў. Цэнтрам „Організацыі з'яўляецца Беларускі Педагагічны Інстытут у Менску“, началае арганізацыі хутка утвораецца камітэт пад назваю Першай тройкі, Програма „Організацыі зусім супадае з програмаю Компартыі“. Асаблівым сваім заданьнем яна ставіць абхапіць пратэстуючыя колы вёскі, выдзеліць там беднату, а з яе выбраць актыўнейшыя элемэнты ня толькі для рэвалюцыі, але і для комуністычнай працы. Для гэтых мэтаў Організацыя широка карыстаецца „мужыцкай“ беларускай мовай. Апроч таго, Організацыя ставіць сваю мэтаю разлажыць белы беларускі рух, пакіраваць яго па чырвонаму руслу сацыяльнай, клясавай рэвалюцыі і ўліць у інтэрнацыянальны рух пролетарска-сялянскага вызваленія.

Ня раз падымаецца пытаньне аб злучэньні Організацыі з Компартияй Літвы і Беларусі, чаго-жадае і на чым настаівае Організацыя. Злучэньню прашкаджаюць падпольныя ўмовы істнаваньня. Наступае час вялікаго бою; няма часу займацца абармленнем. Яно адкладзена да лепшых часоў, каторые ужо не за гарамі.

У выніку працы Коммуністычных організацый вырастает паўстанскі рух, каторы з асаблівай сілай выбухае вясною 1920 году. Працуюць ува ўсю партызанская групы, працуюць адзіночкі тэррарысты. Крывею паноў і крывею паўстаўшых масаў пакрываеца эмучаная Беларусь. Расстрэлы, турмы, шомпалы і бізуны ўжо ня могуць задушыць паўстаньня рабочых і сялянаў Беларусі. Тым больш, што і ў польскай арміі пачынаеца разлажэньне. І тут прасыпаюцца рабочыя і сяляне ў вopратках легіянэраў. Ужо ёсьць адказы ад стрэлаў ў народ. Ужо партызанская групы маюць сваіх людзей сярод легіянэраў. Слабнучыя крылы белага арла. Ён пачынае разжымаць свае кіпці, ўпіўшыся ў жывое цела рабочых і сялянаў Беларусі.

А тут яшчэ пачынаюцца недахваты эканамічнага кірунку ў польскай арміі. Справа ў тым, што „жыўнасьць“ у белапаліякоў была не свая, а Антанты. Антанта зъменышыла порцыі жыўнасьці. Сталі падымацца цэнны, стала ўніз падаць польская марка. Пачаўся летні наступ чырвонай арміі. Энou прыйшоў Вялікі Каstryчнік, на гэты раз ён прыйшоў на заўседы. 11-га ліпеня 1920 году Менск быў заняты Чырвонай Арміяй.

Лік чырвонаармейцаў у раз дэсіяць быў меньшым, чым уцекаючая белапольская армія. Яна уцякала ў поўным разлажэньні, пры поўнай адсутнасьці дысціпліны. Куды дзелася тая бліскучая армія каторая 11 месяцаў таму назад прыходзіла акупаваць Беларусь? Яна растаяла, пагубіла сваю маетнасьць і зрабілася натаўпам. І эразумелся рэч. Перад працоўнымі масамі, калі яны падымуцца, калі яны злучацца са сваей, рабоча-сялянскай арміяй, ня зможа устаяць самая лепшая белая армія.

Прыйшоў чырвонаармеец, эмучаны, галодны, часта бяз ботаў. Прacoўныя масы не абсыпалі яго кветкамі, а стараліся знайсьці для яго ў хаце кавалак хлеба. Пакойна, бодра, бяз шуму, бяз гвалтаў зноў ён за працоўныя масы і разам з працоўнымі масамі Беларусі ішоў ён на Варшаву.

1-га жніўня была абвешчана незалежная Савецкая Соцялістычная Рэспубліка Беларусі імем паўстаўшых рабочых і сяляноў. Па гэтаму пытаньню была выдадзена Дэкларацыя такога зъместу: Эмучаная Беларусь пры дапамозе Чырвонай Арміі завершае справу свайго вызваленія. Цяпер рабоча-сялянскі народ Беларусі можа выявіць сваю волю. „Організаванный рабочы клас і працоўнае сялянства Беларусі (Комуністычная Партия Літвы і Беларусі, Беларуская Комуністычная Організацыя, Агульны Еурэйскі Рабочы Саюз „Бунд“ і Цэнтральнае Бюро Прафесіянальных саюзаў г. Менска і Менскай

губэрні) грунтуючыся на волі працоўных масаў, выяўлянай на першым З'езду Саветаў Беларусі ў лютым 1919 году ў шэрагу рэзольюцый у поўнай згодзе с Чырвонай Арміяй і Рэволюцыйным Ваенным Саветам заходняга фронту, імем паўстаўших рабочых і сялянаў правазгалашаюць незалежную Соцывалістычную Савецкую рэспубліку Беларусі". „Яшчэ раз пацверджаецца, што права прыватнай ўласнасці на зямлю касуеца на заўсёды“. Да сэзыва З'езду Саветаў ўся паўната ўлады на Беларусі перадаеца Ваенна-Рэвалюцыйнаму Камітэту, у каторы Компартия Літвы і Беларусі дэлегуе трох прадстаўнікі, Агульны Еўрэйскі Рабочы Саюз „Бунд“ аднаго прадстаўніка, Беларуская комуністычная Організацыя—аднаго прадстаўніка.

З гэтага часу на тэрыторыі быўшай Менскай губэрні, у ўтворанай тут Беларускай рэспубліцы, пайшла праца па адбуванью эруйнаванага жыцця на асновах вялікага каstryчніка Будуеца цэнтр, каторы ў будучыне аб'яднае рабочых і сялянаў усей этнографічнай Беларусі. .

У гадзіні

